

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) БССР

№ 215 (5889) 17 верасня 1937 г., пятніца ЦАНА 10 КАП.

## НАВЕСЦІ ПАРАДАК НА КАЛГАСНАЙ ЗЯМЛІ

Увадзілі правільных севазаротаў пачаў з паліпашнем насеннай справы з'яўляецца важнейшай умовай павышэння ўраджайнасці калгасна-саўгасных палёў. У праспектыве Наркамзема і Наркамата саўгаснаў СССР, ухваленым Чэрвеньскім пленумам ЦК ВКП(б), гаворыцца: «Для быстрага і трымаўлага павышэння ўраджайнасці неабходна толькі аднаго — павышэння большасці пародаў у сярэдняй правільнага скарыстання зямлі. Вырашэнне гэтай задачы патрабуе ў першую чаргу ўвадзення правільных севазаротаў».

На працягу многіх гадоў у БССР пародаў пародаў—траціска-бухарынскія нацыянальна-фаішчынскія мязгаўныя заводы зрываўлі ўвадзенне севазаротаў і правільнае чаргаванне сельскагаспадарчых культур. У выніку селіся зямля на жэту, дзе не па канішчых і рад іншых культур па неспрыяльных або зусім краіных напярэціях. Гэта прыводзіла да выхастання глебы, пазнення ўраджайнасці, пазнення калгаснаў і зніжэння кошту прадукцыі калгаснікаў.

Увадзенне правільных севазаротаў павінна пакладзі на іх гэтаму шкідлівым выхаставанню глебы і зніжэнню ўраджайнасці. Павышэнне большасці пародаў у сярэдняй частцы зямлі з'яўляецца выключна важнай справай на з'яўленні вынікаў шкідлівых у сельскай гаспадарцы нашай рэспублікі.

Сённяшні БССР і ЦК ВКП(б) у сваёй паступова ад 2 жніўня ператварыліся ў савецкія арганізацыі Беларусі паставілі задачу: «...устанавіць у гэтых тэрмінах правільныя севазароты на калгаснаў БССР і забяспечыць пераход усіх калгаснаў на пазней трохгадова тэрміна да пасеву строга ў адпаведнасці з устаноўленымі севазаротамі».

Увадзенне правільных севазаротаў патрабуе сур'ёзнай і уважлівай падрыхтоўкі і намыслена без уздузу шырокіх мас калгаснікаў, спецыялістаў і кіруючых работнікаў сельскай гаспадаркі. Усе зямельныя прапановы і заўвагі іх да прэктаў каміі Наркамзема і Наркамсаўгаснаў СССР аб увадзенні правільных севазаротаў павінны быць улічаны. Ішчэ з гэтай мэты Чэрвеньскім пленумам ЦК ВКП(б) указаны прэкт вынесены на абмеркаванне мес.

На жаль, трэба адзначыць, што абмеркаванне прэкта аб увадзенні правільных севазаротаў у большасці раёнаў рэспублікі арганізавана дрэнна. Можна знайсці німаля калгаснаў, дзе не праведзена ні аднаго сходу, ні адной гутаркі па прэктаў каміі Наркамзема і Наркамсаўгаснаў СССР аб увадзенні правільных севазаротаў. Напрыклад, у Старарэжскім, Меліцкаўскім, Шклоўскім, Мозырскаў, Багушэўскім, Сіроцінскім раёнах прэктаў толькі на некалькі заўгаў да прэктаў аб увадзенні правільных севазаротаў.

Хіба не свечыць гэта аб тым, што многія кіраўнікі раёнаў прабуюць раіцца велізарнай важнасці задачы — увадзенне севазаротаў — без прымянення мас калгаснікаў, габітэтных парадкаў.

Гэтыя факты паказваюць, што партыйныя арганізацыі не выканалі паставлены Чэрвеньскага пленума ЦК ВКП(б), не забяспечылі належна кіраўніцтва работай па абмеркаванні прэкта аб севазаротах, перадачы гэту справу зямельным аддэлам.

Німаля гэты павінен асуджоны і рабнія газетны. Большасць газет не здуць на сваіх старонках абмеркаванне прэктаў севазаротаў. Сярод такіх газет можна назваць Мозырскаў асуджоны «Белшчык Палесся», Палатку «Белшчык «Палатку», рабнія газет «Комуніст» «Бабруйск», «Комуна» «Кімавічы», «Белшчык Меліцкаўшчыны». Тут паставілі севазаротаў па апошні час не праведзена ні аднаго раіка.

Тэрмін вызначаны паставены СНБ СССР і ЦК ВКП(б) ад 2 жніўня для ўвадзення правільных севазаротаў у калгаснаў нашай рэспублікі, невялікі. Неякая запозненні да абмеркавання прэкта каміі і зборам прапавоў і заў-

вага да апошняга. Бо ад гэтага залежыць выкананне ўсіх работ па падрыхтоўцы і ўвадзенню севазаротаў.

Разам з тым перад партыйнымі, савецкімі арганізацыямі, зямельнымі арганізацыямі паставілі задачу падрыхтоўкі калгаснаў землепаратчыкаў, якім будзе даверана работа па парэспы севазаротаў. Начальнікам партый, атраў, звеннаў, а таксама і рабніямі землепаратчыкамі, павінны быць падобраны правярныя і паздзейныя людзі.

Але падборам калгаснаў зямельныя органы як след яшчэ не заняліся. У Наркамземе БССР скарыстання на валікі недаход землепаратчыкаў, а нічога не робяць, каб павысціць да ўздузу ў рабоце па ўвадзенню севазаротаў людзей, зямельна-гэту справу і не прадуць на сваёй спецыяльнасці.

Есьні німаля фактаў, калі землепаратчыкі зараз не выкарыстоўваюцца на сваёй неспраўнай рабоце. Асабліва гэта можна назваць з кадрамі тэхнічна-землепаратчыкаў, якія павінны займацца з'яўкамі калгасных палёў і складаннем планаў. Без гэтай работы немысльна нараджа саміх севазаротаў. Аднак, у многіх раёнах за апошні час з'яўляюцца работнікі зусім спыніліся. Няма ні аднаго рабна ў рэспубліцы, дзе-б былі зачынены або набліжаны к капіту з'яўкамі работ.

Не перагледжаны раёны прэктывацы з'яўкі і складанні планаў. Між тым есьні німаля фактаў, якія свечыць, што тут асабліва прымаў руку польскія шпійны і іх стаўленікі, якія шкідлівы пра правядзенні з'яўкаў калгасных палёў, зачыненні іх на плане. Набліжаны сігналы паступаюць з Магілёўскага, Чыгузкага, Любэўскага і Пашчынскага раёнаў.

Нічога яшчэ пакуль не робіцца зямельнымі арганізацыямі і савецкімі арганізацыямі па падрыхтоўцы аграмычнага перахода да абслугоўвання работ па ўвадзенню севазаротаў. Аграмыч у гэтай рабоце належыць выдзіка месца. Хто як не яны павінны зрабіць аграмычнае і эканамічна абслугоўванне севазаротаў ў кожным калгасе, папамачы калгаснікам зрабіць пераходныя табліцы, правільна склаваць калгасныя планы і вырашыць пытанне аб уключэнні ў севазароты новаз'яўляюцца зямель па падрыхтоўцы насення німалягаў траў і т. д. Аднак, работа аграмыч пакуль што яшчэ не вышла за межы асабістаўскіх кашычарыяў.

Усе гэтыя практычныя пытанні, звязаныя з падрыхтоўкай да ўвадзення правільных севазаротаў, рабнія пачуць, што вельмі марудна. Зямельныя органы і, перш за ўсё, апарат Наркамзема прадуць тут злучынную непазарты-васць.

Больш таго, ужо цяпер не можа не выдзіка трымаць той факт, што ў Наркамземе БССР да справы ўвадзення новых севазаротаў прыкладваюць руку людзі, не ўпэняюцца, па мотнай меры, ніякага падрыхтоўка дзверя. Так, напрыклад, сярэня склавацца тымпавыя севазароты для калгаснаў БССР тут займаюцца старымі аграмыч Беркоўскі, хто не ведае, што рудкі гэтага Беркоўскага польскія шпійны, якія ўзначальвалі Наркамзем, на працягу раду год зрываўлі ўвадзенне севазаротаў у калгаснаў БССР, ачышчалі школьніцтва ў сельскай гаспадарцы. Як магло з'яўляцца зараз, пасля ўсіх выхастых фактаў школьніцтва ў сельскай гаспадарцы БССР, што такая важнасць дзержаўнаў справа, як увадзенне севазаротаў, трывае зноў у рукі людзям, ачышчалішчым школьніцтва. Гэта факт не можа не звярнуць на себе ўвагі.

Увадзенне правільных севазаротаў — справа велізарнай дзержаўнага значення. Работа гэта павінна быць даверана толькі чэсным, адданым справе савецкім людзям.

Партыйныя арганізацыі павінны арганізавана і ўзначальваць абмеркаванне прэкта каміі Наркамзема і Наркамсаўгаснаў, узяць пад свой кантроль усе падрыхтоўчыя работы па ўвадзенню севазаротаў, каб забяспечыць выкананне гэтай работы па устаноўлены партый і ўрадам тэрмін.

## РАБОТА ПРАМЫСЛОВАСЦІ БССР ЗА ПЕРШУЮ ДЭКАДУ ВЕРАСНЯ

У жніўні прамысловасць БССР азначна павышэнна сваю план. Першая дэкада верасня таксама ніякага паліпашэння ў рабоце не дала. Усе прамысловасць рэспублікі (без лесазабяспечэння) за I дэкаду выканалі план толькі на 28 проц. Па-рабейшаму габіта адстае Наркамхарчпром, які даў толькі 24,6 проц. плана. Нагоршылі сваю работу прадпрыемствы Наркамхімпрама—26,3 проц., Наркамдзельпрама—27,5 проц., Наркамліспром—28,2 проц., Наркамлегпром—31,1 проц., Наркамгас—31,6 проц.

У вялікім прыросте такіх будзейных прадпрыемстваў, як Гомельска—26,6 проц., магілёўска шубаваля Фабрыка—27,7 проц., аўтарэзавод—18,7 проц., крэхіўскі цементны завод—26,6 проц., шкловак імя Сталіна—23,9 проц., гомельскі дрэвапрацоўчы камбінат—11,2 проц.

У 14 гаўні 30 мінут вярхом у раёне парада павышэнна народны камісар абароны СССР маршал Савецкага Саюза тав. К. В. Варашылаў. Прыняўшы рапарт камандуючага войскамі аўраў маршала Савецкага Саюза тав. С. М. Будзёйнага, народны камісар і камандзіры аўраў разам з ім аб'явілі зойскі. Ён вітаеца з войскамі і насельніцтвам, вітае слаўных сямёў радзімы. З краю ў край праектавацца па раіках гучнае чырвонаармейскае «сра». Удэ пахвастваюцца на трыбунах, яны заівацца з аландэ-ментамі, з маршамі духавых арэстраў. Войскі і насельніцтва вітаюць любімага маршала.

Аб'ед закончав. Народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў, наменскі наркома абароны маршал Савецкага Саюза А. І. Егорав, маршал Савецкага Саюза С. М. Будзёны, члены ваеннага савета МВА — сакратар МК ВКП(б) тав. Н. С. Хрушчов і корпусны камісар Б. У. Траянскі і іншыя камісары мазіа на трыбуну. Народны камісар абароны зварачаеца да войск з прамовай. Словы таварыша Варашылава транс-

ліруюцца па радыё, яны выразае чуваль і тут, на сусвету з трыбуны і там, па ўзвышшы, дзе стаць танкі, бронемашыны, дзе знаходзіцца артылерыя. Байны і камандзіры, калгаснікі і рабочыя—гопі і гаспадары парада з глыбокай увагай сдухоўна прамоу сталінскага наркома.

Таварышы байны, камандзіры і падрыхтоўчыкі, — гаворыць таварыш Варашылаў, — таварышы рабочыя і работнікі, калгаснікі і калгасніцы, таварышы партыйныя і непартыйныя большавікі, комсамольцы і піонеры! А імя Цэнтральнага Камітэта Усеагульнай камуністычнай партыі большавікоў, ад імя рабна-савецкага ўрада перааю вам, сабраўшыся на параг з прычыны сканчэння аснніх тактычных вучэнняў Маскоўскай ваеннай аўраў, палкае прытанна.

На толькі што закончыўшыся вучэннях—гаворыць далей таварыш Варашылаў,—часці Маскоўскай ваеннай аўраў, сталінскай аўраў нашай арміі, улібіліся німалях поспехаў. Але нам з вамі, таварышы байны, камандзіры і падрыхтоўчыкі, прыдзецца яшчэ пмаць напярэваць, каб устанавіць і рандчэткава ліквідаваць тыя недахопы, якія ўсё яшчэ есьні ў аснніх часях.

Вы павінны быць сапраўднымі савецкімі работнікамі, сапраўднымі савецкімі большавікамі,—леіламі, сталінцамі. Вы павінны безупынна вучыцца ў вялікіх людзей звышчэпной—Маркса, Энгельса, Леніна і Сталіна, як трэба жыць і змагацца для таго, каб паспяхова ў сваёй справе, для таго, каб пераадыць усе групісцкі і перамагчы.

Указваючы, што Маскоўскай ваеннай аўраў павінна быць пераады аўраў і РСЧА, таварыш Варашылаў з усёй сілай падкрэслівае неабходнасць байнам і камандзірам часцей аўраў яшчэ больш стойліва і арганізавана прапавань, вучы-

## СЕННЯ У НУМАРЫ:

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ: Навесці парадак на калгаснай зямлі.  
ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ «ПРАВДЫ»: Новы прыступ панікі і клікушаства ў Гітлера.  
Закончлісі тактычныя вучэнні часцей МВА.  
Прамова тав. Варашылава на парадзе войскам, прымаўшым удзел у тактычных вучэннях.

АРТЫКУЛЫ:  
А. Сакалоўскі — Сялянская забастоўка ў Польшчы.  
С. Візнер — Сабатуюць гістарычную паставу партыі і ўрада.  
П. Крышнёў — Шкідніцкія справы ў Жлобінскім раёне.  
А. Вольман — Дзельцы з Беларускаўцяля.

Прадкастрычніцкае саборніцтва фабрык, заводаў і калгаснаў.  
ЗА РУБЯЖОМ:  
Ваенныя дзеянні ў Кітаі.  
На франтах у Іспаніі.  
Масавыя армішты сялян ў Польшчы.  
Новая фашысцкая правакацыя ва Францыі

## ПРАДКАСТРЫЧНІЦКАЕ СПАБОРНІЦТВА НОВЫМІ ПЕРАМОГАМІ СУСТРЭНЕМ ВЯЛІКАЕ СВЯТА ПРАЦОЎНЫХ

### МНОЖАЦА РАДЫ СТАХАНАЎЦАЎ

МАГІЛЕЎ. У савецкім саборніцтва за дастойную сустрэчу слаўнай гадавіны Кастрычніка ўступаюць усё новыя прадпрыемствы. Рабочыя дэбавей фабрыкі імя Калтурына абавязаліся дзержаўна выканань гатавую праграму. Больш 30 работных стаў выконваць новыя нормы на 120—160 проц. Стаханавец Галішка (аборачы пях) павысіў сваю выпрацоўку на 182 проц., завалышчы Дабранав—на 200 проц.

Рабочыя-нікельіроўшчыкі металазаводна тав. Кушчэвіч, Хайкін, Гінабур за апошнія дні дасягнулі выканання сваіх норм да 280 проц. Выдатныя паказчыкі дэбавей маляцы стаханавіцкіх-штэмп-пашпінны тав. Сіпайла і Цішкоўскі, 12 верасня яны за 6 гаўні атрымалі 2370 канцоў пры норме ў 1169. Сясар Падгаронікаў дае 223 проц. нормы.

### ЗВЫШ ПЛАНА НА 75 ТЫСЯЧ РУБЛЁЎ ПРАДУКЦЫІ

Шчырыца прадкастрычніцкае савецкім саборніцтва на барысаўскім дрэвапрацоўчым камбінате «Комінтэрн». За апошнія дні дэбавей паказальнікі дасягнулі шэфіфшчыні калгаснаў пяха. Раней шэфіфшчыня тав. Стома сваю норму выконвала на 96 проц. сараз на 148 проц. Упералзе тавасма ішчэ шэфіфшчыня тав. Лукашавіч і Бялючынска. Першая сваю норму выконвае на 146 проц., сараз прэцэп ранейшых 110 проц.

У мазыскім паку прымаўлі стаханавейскай работы паказавань, рабочыя тав. Скапаня і Марковіч. Тав. Скапаня дае павышэнна 135 проц. нормы замест ранейшых 91 проц., тав. Марковіч 148 проц. замест ранейшых 120 проц.

У разгаворы стаханавейскай работы за першую дэкаду верасня калгасныя і ўдільны пяхі камбіната свае планы значна перавыканалі. Рабочыя ўпільнага пяха да Вялікай гадавіны Кастрычніка абавязаліся даць прадукцыі звыш плана на 75 тысяч рублёў.

### ВЫКЛІК ПРЫНЯЛІ

Гэтымі дзямі праз «Звязду» комдэкацыя брыгады Гомельскага дэпо т. Калыбава выклікала на савецкім саборніцтва комплексную брыгаду Жлобінскага дэпо тав. Шакала. Брыгада тав. Шакала абмеркавала выклік брыгады тав. Калыбава і аднадушна яго прыняла. Вялікімі казасальнікі заруп ў брыгадзе тав. Шакала стаханавіцкі-сэсары тав. Гузаў і Калінін. Тав. Гузаў сваю норму выконвае на 210 проц., сараз ранейшых 170—180 проц., тав. Калінін на 180 проц. сараз ранейшых 150—160 проц.

### ПЕРШЫ ПАСПЕХІ СТАХАНАЎСКАЙ ДЭКАДЫ

На мескім чыгуначным вузле з вялікім уздымам праходзіць з 15 верасня стаханавейска дэкада.

Рабочы калектыў мескага паравознага дэпо абавязаліся за гэту дэкаду выпусціць з прамысловага рамонтна 7 паравозаў і 3 паравозам з падымажнага рамонтна, а таксама апыліць будкі машыністаў на 15 паравозах.

Лешы стаханавец дэпо, токар-знацік сталінскага заводу т. Яромка Усаў на сабе абавязаліся ўзяць прадукцыйнасць працы да 280 проц. і ўсе дэкады рабіць на выдатна. Казаль т. Войніч І. уздыў штэпазна рамонтна 15 сляжных кружкаў замест 7—8, ялі ён зараз прапусека. Сэсар падобнага пяха паравозаў дэпо т. Зубочкаў абавязаліся дабавіць рамонтна 10 сляжаў у дэнь замест 3 па норме.

Машыністы пасажырскіх паравозаў сараз 0-107 і 158 тт. Ташыры і Галіскі са сваімі брыгадамі, уключышыся ў прадкастрычніцкае саборніцтва, дэбавей прабег сваіх паравозаў паміж прамыскамі без заходу ў дэпо на рамонт на 13 тысяч кілометраў і сараз звыш абавязаліся даць дэкады прабег да 15 тысяч кілометраў.

Не адстаюць ад іх і машыністы таварных паравозаў.

Н. СТРЭЛЬЦАННА.

### ЗАДАВОЛІЦЬ ЗАКОННЫЯ ПАТРАБАВАННІ СТАХАНАЎЦАЎ

Рабочы калектыў мескага пачэльнага дэпа № 1 апаушчына падтрымаў прапанову ініцыятываў стаханавейскага руху ў прамысловасці БССР аб уключэнні ў прадкастрычніцкае саборніцтва. Але кіраўнікі завода (дзержаўна тав. Войтаў, сакратар парткома т. Паўлаў, старшыні заўкома тав. Шабарав) не ішчэ нам вясучаеца. Завод з месця ў месці не выконвае вытворчага плана, недадае краіне вялікую колькасць прадукцыі. Аліна з гадоўных прычын адставанія гэта — ігнараванне стаханавейскага руху.

Як і многія стаханавіцы, раней сваю норму выконваў на 200—250 проц., а ў аснніх дні — на 300 проц. Зараз мая выпрацоўка панізілася да 180—200 проц. Брыгада паліпчыкаў пяха (брыгадэр тав. Савуц) прапусека вялікую колькасць бракаванай пяхы. Пляноўкі ялі на свае свечасова не ачышчаныя і не падрыхтоўваліся.

Я аб гэтым не атэні раз скарыўся кіраўнічам дэпа, але ніякіх вынікаў німа. За майя прапановы заўгом гэтымі дзямі склікаў нараду паліпчыкаў і заручыцца злучы другой пяхы. Але дзержаўна і тэхніку нават не ўдасукаліся прысьні на я.

— У вас есьні свой тэхнарук т. Міхалевіч і ён да яго звярніцеся, — адгаварыўся тэхнарук завода Берман. Тэхна-

### 757 проц. НОРМЫ

ВІЦЕБСК. 15 верасня на віцебскім чыгуначным вузле пачалася стаханавейска дэкада. Першыя дні дэкады прынёсілі новыя вытворчыя поспехі.

Машыніст тав. Пітуў дэкады пяха паравоза № 615 з Віцебска ў Орму раён расказу на 53 мінуты. Сэсары пяха прамыўкі ў першы дэнь стаханавейска дэкады выканалі на дэе нормы і больш. Сэсар Шапаў выканаў норму на 242 процанта. Багдановіч—на 248 процантаў. Брыгадэ тав. Воланта выпусціла з прамысловага рамонтна паравоз за 7 гаўні замест устаноўленай нормы ў 38 гаўні.

Рабочыя па рамонтна пухі тт. Капелкін, Зінковіч, Рамановіч В., прапуючы на адзіночнай змене шпал, выканалі сваю норму на 160 проц. За дэнь яны амянілі на 16 шпал кожны замест нормы ў 9 шпал.

Стаханавец 5-та вагоннага ўчастка тав. Лабанов Д. абсталіваў азія таварны вагон за 15 мінут замест нормы ў 1 гадзі 55 мін. Сваё заданне ён выканаў на 605 проц.

Сэсары Квяткоўскі, Жыгуноў і Сучок адрамантавалі па прамысловаму паравоз 0В-6092 за 5 гаўні 30 мінут замест 14 гаўні па норме.

Н. СТРЭЛЬЦАННА.

### ПАДТРЫМАЦЬ ІНІЦЫЯТыву ПЕРАДАВЫ РАБОЧЫХ

ХОІНІКІ. 16 верасня (БЕЛТА). Першыя ў раёне ўступілі ў прадкастрычніцкае саборніцтва рабочыя пяха шпэрна-пяха дэкады «Атлантыка». Пях абавязаліся выканаць 10-месячную праграму на 140 проц. 8 работных-аборчыкаў абавязаліся збіраць у месці па 1000 стужалі кожны, пры зэданні ў 640. Работа ў пяху практычна паліпашчана. Рабочыя-станочнікі тт. Каліноўскі, Лаўрусенка і Навікі штэпазна выконваюць свае нормы на 130—140 проц. Пях пераходзіць на каверную сістэму.

Павышэнне прадукцыйнасць сваёй працы і многія рабочыя ішчэ пяха дэкады. На 140 проц. выконваюць свае нормы рамшчыкі Званароў і Караткевіч. Аліна, кіраўніцтва завода вельмі мала робіць для таго, каб падтрымаць ініцыятыву перадавых работных і ўключыць у савецкім саборніцтва ўсёс работных калектыў завода.

Плодавінныя заводы ўступаюць у саборніцтва

Дзямі здыбыць алет стаханавіцаў на вібескім плодавінным заводзе. Рабочы калектыў гарача агукнуўся на заклік стаханавіцаў Маскоўскай вобласці і БССР. Ён абавязаліся выканаць галавы план у суме 1.517 тысяч рублёў да кастрычніцкіх свят і да канца гола даць звыш плана прадукцыі на 217 тысяч рублёў, азінь сабекопць звыш плана на 150 тысяч рублёў; прэцэп ў гэтым годе рад радцыяналізацарскіх мерапрыемстваў.

## ЗАКОНЧЫЛІСЯ ТАКТЫЧНЫЯ ВУЧЭННІ ВОЙСК МВА ПЕРАД НЕСАКРУШАЛЬНАЙ МАГУТНАСЦІ

РАЁН ВУЧЭННЯ. 15 верасня (БЕЛТА). Закончыліся тактычныя вучэнні часцей Маскоўскай ваеннай аўраў. Пеханіцы, коннікі, артылерысты, лётчыкі, танкісты, сапёры, сувясці — байцы і камандзіры ўсіх разоў зойск, якія на працягу чатырох па паловаў сутак вырашалі складаныя задачы, у апошні раз аглядваюць машыны, правараць становішча зброі.

З 10 гаўні рабнія 15 верасня дарогі зноў ачышчаны. Да шырокага поля каля горада Н. ішчэ тысячы работных, калгаснікаў, комсамольцаў, піонераў. Над калонамі партызны таварыша Сталіна і яго баявых саратчыкаў, прывітаньня лозунгі, транспаранты, сіялі, у многіх у руках букеты кветак.

Войскі і баявыя машыны выстраіліся на полі.

У 14 гаўні 30 мінут вярхом у раёне парада павышэнна народны камісар абароны СССР маршал Савецкага Саюза тав. К. В. Варашылаў. Прыняўшы рапарт камандуючага войскамі аўраў маршала Савецкага Саюза тав. С. М. Будзёйнага, народны камісар і камандзіры аўраў разам з ім аб'явілі зойскі. Ён вітаеца з войскамі і насельніцтвам, вітае слаўных сямёў радзімы. З краю ў край праектавацца па раіках гучнае чырвонаармейскае «сра». Удэ пахвастваюцца на трыбунах, яны заівацца з аландэ-ментамі, з маршамі духавых арэстраў. Войскі і насельніцтва вітаюць любімага маршала.

Аб'ед закончав. Народны камісар абароны маршал Савецкага Саюза таварыш Варашылаў, наменскі наркома абароны маршал Савецкага Саюза А. І. Егорав, маршал Савецкага Саюза С. М. Будзёны, члены ваеннага савета МВА — сакратар МК ВКП(б) тав. Н. С. Хрушчов і корпусны камісар Б. У. Траянскі і іншыя камісары мазіа на трыбуну. Народны камісар абароны зварачаеца да войск з прамовай. Словы таварыша Варашылава транс-

ліруюцца па радыё, яны выразае чуваль і тут, на сусвету з трыбуны і там, па ўзвышшы, дзе стаць танкі, бронемашыны, дзе знаходзіцца артылерыя. Байны і камандзіры, калгаснікі і рабочыя—гопі і гаспадары парада з глыбокай увагай сдухоўна прамоу сталінскага наркома.

Таварышы байны, камандзіры і падрыхтоўчыкі, — гаворыць таварыш Варашылаў, — таварышы рабочыя і работнікі, калгаснікі і калгасніцы, таварышы партыйныя і непартыйныя большавікі, комсамольцы і піонеры! А імя Цэнтральнага Камітэта Усеагульнай камуністычнай партыі большавікоў, ад імя рабна-савецкага ўрада перааю вам, сабраўшыся на параг з прычыны сканчэння аснніх тактычных вучэнняў Маскоўскай ваеннай аўраў, палкае прытанна.

На толькі што закончыўшыся вучэннях—гаворыць далей таварыш Варашылаў,—часці Маскоўскай ваеннай аўраў, сталінскай аўраў нашай ар



### Знішчаюць конскае пагалоўе

Піраўніцтва Гарадзецкага раёна не змагаецца за моцнага коня. Школьнікі, якія акалялі ў асобных калгасах, па-наварскаму знішчаюць конскае пагалоўе, а ў раёне з гэтага факта не робяць палітычных і практычных вывадаў.

Праверка становішча конскага пагалоўя ўказала, што многія коні змораны, лішчэны хворы, а значная частка зусім вывезена са строю. Захаваўшы і аднаўленне конскага пагалоўя пастаўлена вельмі зрэзна. Ва многіх калгасах школьнікі адносяць да коней астаюцца бесцарнамі на працягу рагу год.

Такое становішча ў калгасах Войнашка сельсаведа, дзе доўгі час працаваў старшыня сельсавета палітрук Іван Іванавіч Співанчык. Такія-ж наварскае адносіны надаліся да коней у калгасе імях сельсаветаў Кіраўнікі гэтых сельсаветаў і калгасуў далаці конскае пагалоўе да зморанасці з одам траўматычных пашкоджанняў.

Парастаючы малатка калечыцца. Жабрабт пугаюць вярхоўкамі, лазовай карой, ад чаго ў іх робяцца парэм на пагах. У выніку сухажыллі парэдкі канечнай маюць ушчыльненні, што, бесспрэчна, алабеша на працаздольнасці і станаўчы коней.

Не лепш справа з коўзай і расчысткай кашты коням. Элементарныя патрабаванні па коўзі і расчыстку кашты зусім не выконваюцца. Кашты настолькі абрабелі, што зацікаваць коней маюць аб'ёмам і спрадзяны трышчыны кашты. Гэта таксама адбываецца на іх працаздольнасці.

Як было, так і паперашне піраўніцтва раёна да гэтага часу не занялося пытаннем становішча конскага пагалоўя. Траўматычныя пашкоджанні коней на раву сталі вельмі частымі. І гэта не вымагала. У раёне выяўлен раз фактаў, калі ў хамуты паўмисля забіраўся пшэі, каб гэтым самым вывостыць лепшых коней са строю. Гэтым фактам не наана значэння і не выкрываюцца сапраўдныя школьнікі, якія знішчалі і знішчаюць коней.

ЛІСОУСКИ.

Венгера. А хто такі Венгер? Гэта асоба вельмікае влівае сумненне, яно мінулае таксама п'янае. Венгер—былі кантрабант, іва разы перахоўваў грашні. Па сацыял-ізму паходжанню Венгер сын чылава са-матужнай майстарні, які меў 25 рабочых.

Зжыўся Венгер з рознымі бязлікімі людзьмі. Яго намеснікам таксама з'яўляўся кантрабант Паскачук Іпат, які разам з ім перахоўваў грашні. Разам з Венгерам ён прышоў з-за грашні свайго к'явзку, афіцера. Венгер звязан з б'ю-лім асуджаным Кізелем. Была замож-ніка Пимонка ён паставіў брыгазірам другой брыгады, была спекулянтка Эп-тэяна — загадчыкам фермы, гандлярку Дукорскую — рахункаводам.

Добраўдзельных калгаснікаў Венгер не-навідаў. Тры сем'і д'урваў выключыў у мінулым годзе з калгаса.

Аднак, раённым арганізацыі і сельскі савет не зацікавілі палітычным ты-рам Венгера, не выкрылі яго актывіс-тэ, школьнікі спраў.

КАЛГАСНИ.

### Цёмныя людзі запраўляюць калгасам

Старшыня праўлення калгаса «Інтэрна-ціанал» (Грэскі раён) Аўсеев Венгер гру-ба парушае сталінскі статут сельсавета-партыйнай ардыі. Венгер, палітрук законан совешай уладзі, ганяюць жывёл, ітая пе-разна калгасу на вечнае карыстанне.

З валаганага масіва ён апусціў ро-дны антывосенскі элемент, які нічога агульнага з сельсаветам не маюць. 2,25 гектара зямлі. Азія гектар ён лаў Кізелю — сыну былога куша і спекулянта, у свой час раскулачанаму. 0,25 ге-ктара калгаснік зямлі атрымаў Бачко Я-вон, які выступаў супроць калектывіза-цыі.

Таксама незаконна атрымаў зямлю ў калгасе пачальнік пажарнай брыгады Но-він — п'яніца, які за аховай сацыялі-стычнай меснасці ад пажараў не галізіў. Калі загараў ў калгасе снігарнік, не было чым патушыць, бо проціпажарны ін-тэнтар усё паламані.

Усе гэтыя цёмныя людзі знайшлі пры-тулак у парушэнніх совенскіх законаў.

Венгера. А хто такі Венгер? Гэта асоба вельмікае влівае сумненне, яно мінулае таксама п'янае. Венгер—былі кантрабант, іва разы перахоўваў грашні. Па сацыял-ізму паходжанню Венгер сын чылава са-матужнай майстарні, які меў 25 рабочых.

Зжыўся Венгер з рознымі бязлікімі людзьмі. Яго намеснікам таксама з'яўляўся кантрабант Паскачук Іпат, які разам з ім перахоўваў грашні. Разам з Венгерам ён прышоў з-за грашні свайго к'явзку, афіцера. Венгер звязан з б'ю-лім асуджаным Кізелем. Была замож-ніка Пимонка ён паставіў брыгазірам другой брыгады, была спекулянтка Эп-тэяна — загадчыкам фермы, гандлярку Дукорскую — рахункаводам.

Добраўдзельных калгаснікаў Венгер не-навідаў. Тры сем'і д'урваў выключыў у мінулым годзе з калгаса.

Аднак, раённым арганізацыі і сельскі савет не зацікавілі палітычным ты-рам Венгера, не выкрылі яго актывіс-тэ, школьнікі спраў.

КАЛГАСНИ.

### Пяць месяцаў прадаўжаецца цяганіна

11 сакавіка 1936 года я паступіў на работу вярхоўнікам Доўскай МТС (Жура-віцкі раён). Увесь год прапываў без вы-хадных дзён. 2 сакавіка бягучага года па хваробе я атрымаў білетэнь да 1 краса-віка.

Ачуваючы, што па хваробе і старасці (мне 73 гады) не змагу больш працаваць, з 17 сакавіка падаў заяву аб ухове з работы. Пры гэтым я прасіў кампенсаваць мне за некарыстання выхадныя дні на працягу года.

Дырэктар МТС Паўлоўскі на маёй заяве палжыў рэзалюцыю: «З-за адсутнасці до-казу — адмовіць».

З гэтай заявай і рэзалюцыяй Паўлоў-скага я звярнуўся да пракурора Журавіч-кага раёна, які таксама палжыў рэзалю-цыю: «З'явіўся, т. Паўлоўскі, якіх Вы патрабуеце доказаў. Упаліць».

Калі з гэтай заявай і рэзалюцыяй пра-курора я звярнуўся зноў да Паўлоўскага, апошні заявіў, што ніякіх пракурораў ён не прызнае.

Я падаў заяву старшыні распачына-канфліктнай камісіі т. Палекшаву, ад той згубіў яе і амавоўся разабраць спра-ву.

Там я падаў заяву ў нарсуд Журавіч-кага раёна. Нарэшце толькі пазваніў старшыню рабачома МТС т. Палекшаву.

Рабачома МТС, разабрачы маю заяву, «не ўсталяваў дакументальных даных» аб некарыстаннях выхадных дзён і паставіў адмовіць мяне ў кампенсацыі.

Пяць месяцаў прадаўжаецца гэта цяга-ніна. Восем разоў я, стары, кажу з МТС у раён і назад і нічога не магу дабіцца.

Н. Н. ЖУРАЎ.

Венгера. А хто такі Венгер? Гэта асоба вельмікае влівае сумненне, яно мінулае таксама п'янае. Венгер—былі кантрабант, іва разы перахоўваў грашні. Па сацыял-ізму паходжанню Венгер сын чылава са-матужнай майстарні, які меў 25 рабочых.

Зжыўся Венгер з рознымі бязлікімі людзьмі. Яго намеснікам таксама з'яўляўся кантрабант Паскачук Іпат, які разам з ім перахоўваў грашні. Разам з Венгерам ён прышоў з-за грашні свайго к'явзку, афіцера. Венгер звязан з б'ю-лім асуджаным Кізелем. Была замож-ніка Пимонка ён паставіў брыгазірам другой брыгады, была спекулянтка Эп-тэяна — загадчыкам фермы, гандлярку Дукорскую — рахункаводам.

Добраўдзельных калгаснікаў Венгер не-навідаў. Тры сем'і д'урваў выключыў у мінулым годзе з калгаса.

Аднак, раённым арганізацыі і сельскі савет не зацікавілі палітычным ты-рам Венгера, не выкрылі яго актывіс-тэ, школьнікі спраў.

КАЛГАСНИ.

### «Безалкалоідны» лубін

У 1936 годзе брыгадзёр калгаса «Па-рыжкога комуня». Беразінскага сельсавета (Чырвонопольскі раён) т. Лампогоў атрымаў з Беларускай селекцыйнай станцыі 215 зярнят лубіну. Лубін высіян у па-воніку з налісам «безалкалоідны».

У тым-жа годзе Лампогоў сабраў з ге-тэх зярнят ураджай у 5 цэнтраў. Сел-ета над лубінам знаходзілася 0,75 гекта-ра. Лампогоў аддаў многа ўраці і клопа-таў па доглядзе за лубінам. Досвед с-казаць, што на яго ўчастку няма ні адна-го каліна пустазелля, кожная расліна ачукана.

Але ўнікае пытанне: ці варта гэты лубін тагога класнацівага догляду? Пра-сцей кажуць: навошта гэты лубін з'яў-ляецца безалкалоідным і якія перспектывы яго размнажэння.

Факт-жа, што лубін, які Лампогоў лі-чыў безалкалоідным, на справе аказваўся самым звычайным горным лубінам.

КРУПЕНЬ.  
Аграном Чырвонопольскага райаема-рзела.

Венгера. А хто такі Венгер? Гэта асоба вельмікае влівае сумненне, яно мінулае таксама п'янае. Венгер—былі кантрабант, іва разы перахоўваў грашні. Па сацыял-ізму паходжанню Венгер сын чылава са-матужнай майстарні, які меў 25 рабочых.

Зжыўся Венгер з рознымі бязлікімі людзьмі. Яго намеснікам таксама з'яўляўся кантрабант Паскачук Іпат, які разам з ім перахоўваў грашні. Разам з Венгерам ён прышоў з-за грашні свайго к'явзку, афіцера. Венгер звязан з б'ю-лім асуджаным Кізелем. Была замож-ніка Пимонка ён паставіў брыгазірам другой брыгады, была спекулянтка Эп-тэяна — загадчыкам фермы, гандлярку Дукорскую — рахункаводам.

Добраўдзельных калгаснікаў Венгер не-навідаў. Тры сем'і д'урваў выключыў у мінулым годзе з калгаса.

Аднак, раённым арганізацыі і сельскі савет не зацікавілі палітычным ты-рам Венгера, не выкрылі яго актывіс-тэ, школьнікі спраў.

КАЛГАСНИ.



Каманда парахода імя Леніна Гомельскага Днепраўнскага рачнага параходства вывучае Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет СССР.

### НЕ Вывучаюць НОВЫ ВІБАРЧЫ ЗАКОН

У разе сельсаветаў Менскага раёна вывучэнне Сталінскай Канстытуцыі і пра-цягата новага выбарчага закона зусім не арганізавана. Асабліва гэта датычыць сельсаветаў, далучаных у Дзержынскага раёна.

У культурнае райкома КП(б)Б, а так-сама ў райвыканкоме няма нават ніякіх вестак па гэтым пытанню.

У валагасе Навасілкаўскага сельсавета-піма ні анано гуртка па вывучэнню Сталінскай Канстытуцыі. У Дзержынску асабліва слаба паставілена работа сярод неарганізаванага насельніцтва.

Зусім ніякай работы не праводзіць па раскулачэнню новага выбарчага закона дамы сакультуры, хата-чытальні ў Я-хайпскай хата-чытальні лажылі многа брашуры «Сталінска Канстытуцыя», якія пачыны быць разданы калгаснікам для вывучэння.

Райвыканком яшчэ не распачаў выла-чэння выбарчых участкаў і складання спісаў выбарчыхчыхаў.

С. ГРЫШЧАНКА.

### У РАЙВЫКАНКМЕ ЧАКАЮЦЬ ДЫРЭКТЫЎ

Пабліжаюцца выбары ў Вярхоўны Со-вет Савоз ССР. Рабочыя, калгаснікі, усе прапоўны вывучаюць у гуртках Сталін-скую Канстытуцыю. Палажэнне аб вы-барах, артыкул таварыша Калініна.

Варшаўскі раённы выканаўчы камі-тэт стаіць у баку ад гэтай важнейшай справы. Выконваючы абавязкі старшыні тав. Рэспіні і сакратар тав. Шеніч ч-ваюць дырэктыву з ЦКВ БССР ім алка-заці, што пытанне «ывучаюцца». І яны чакаюць...

У райвыканкоме няма нават спісаў насельнічкіх пунктаў. Не наменішы-ж загада выбарчыя ўчасткі, сельга будзе прыступаць да складання спісаў выбар-чыкаў.

Гэта работа патрабуе стараннай пра-веркі і чым раней яна будзе распачата, тым больш правільнымі будуць спісы вы-барчыкаў для ўдзелу ў галасаванні.

Н. ГЛУХ.

### ВАРОЖАЕ ГНЯЗДО ў ГЛУСКІМ РАЙЛЕСГАСЕ

Надаўна глускі райвыканкомом вы-кріў вораг — загадчык райлесгаса, былы перакі афіцэр, які больш дзесяці год займаўся школьніцтвам у лесной га-сподарыні. Але-ж яго саўзельнікі ішчэ і зараз арудуюць у лесгасе.

Участковы лесавод Дзюковіч і аб'ячы Краніўка Іван сямігодна затрымавалі на 4—6 месяцаў выплату зарплаты лесо-рубам. Рабочыя сістэматычна апугваліся.

Для таго, каб пазбавіцца «непрыем-насці», Краніўка вылае, які кабар, учас-тоўнаму міністрану Марціновічу 5 куба-метраў бярэзавых дрў.

Нарытканцы вынараўныя колкі пра-дуюць начальніку рудабельскай паліт-Парганізацыі, а грошы забіраюць сабе.

Леснікам у лесгасе прышоў п'яніч-рук Жудэга Нічымар, Гаўрыленка Мар'я і ішч. Пры гэтым у Жудэга выяўлена больш 300 пшэі незаконна парубанага лесу.

Краніўка з Дзюковічам бесперашчодна гаспадарылі на сваім участку. Краніўка асплагуе вабных рабочых на сваёй гаспадарыні. Яго лесны наезд складае 9 гектараў. Апрача таго ён прадае зям-

на грамадзянам вёскі Смыкоўцы, Гап-ка сельсавета, Краніўку Ф., Падуту, Юхніку і ішч.

Краніўка мае добра абсталяваныя хэ-каты, дзве каровы, каля і многа ішчага дабра. Гэта ўсё ён лабыў ад злучаных спраў.

Дзюковіч па ўчастках прымае лесаво-ды былых папоў, балахоўцаў і актывіс-тэўшых людзей. У часе грамадзянскага вайны на кватэры ў Дзюковіча збіраліся банды балахоўцаў.

Краніўка таксама былы балахоўца. Пасля разгрому банды ён мяне імя Карп на Іван. Прауючы на розных пасадках у лесгасе, на пачатковым зове, ён займаўся пажарнай прадуцтвай і тавараў, быў пад судом, але нейкім чынам вы-круціўся і напаў на работу ў лесгас.

Гэтая «дэлява» кампанія анімае з ра-боты дзесяткіна-ардынаста Беразоўскага Валадзімера. Па загаду Дзюковіча Краніўка будзе лавава для іх дачы з дзержаўнага лесу.

Варожае гняздо райлесгаса трэба вы-карчаваць як найхутчэй.

АЛЕСЬ ПРЫГОЖЫ.  
АЛЕСЬ НЕЗАМЕТНЫ.

### ДЗЯЛЬЦЫ З БЕЛСАМУЦІЯ

План загатовак па Беларускай канто-ры Савозуць па перае паўгодзе выка-нан на 77,5 проц., а галоўны асарты-мент загатовак аменлітары — траіт — на 66 проц. Кіраўнік канторы Кунін за 7 месяцаў г. г. знаў з работы 17 за-гадкаў загатовацтваў. Пры чым у такіх раёнах, як Дубоўна, Сяно, Гарадок, Крушкі і ішч. за гэты час зменена на 3 загадкаў. Гэта робіцца над выгладам ад-дараўленія апарата, а на справе разваля-ваць яго.

За перае паўгодзе страты па зага-товак складалі 418.000 руб., а па ві-дэбелай фабрыцы — 120.800 руб. Га-лавая вытворчая праграма фабрыкі ска-рочана ў параўнанні з 1936 годам больш чым на 2000 тон прадукцыі і не зга-дзячы на гэта, план 1-га пазіўнага зва-нан толькі на 71,4 проц. Фонд-жа зар-плата перавышчакан на 54 тыс. руб.

У мінулым годзе на фабрыцы мелася больш 150 стаханавцаў, якія сістэматы-чна перавышчакан новыя нормы, а зараз іх налічваецца толькі 25.

На працягу першага квартала чатыры разы мяняўся план фабрыкі. Кунін дзе распараджаўся дырэктару фабрыкі ска-рочіць наездкава 149 работніц. У іх аік увайшла асцяма работніц-стаханавцаў. Палер-жа фабрыка не забяспечана поў-насьцю рабалай.

Перавышчакан на нажальных расходах у канторы складале больш чым 200.000 руб. Адміністрацыйна-гаспадарчыя выдаткі — 11.000 руб., камандыраваныя — 3.000 руб. і ішч. Над выгладам дапамогі ў на-дзельніцы работы Кунін вытравалаў сабе з Масквы сабытніцкія, нейкая Сіпель-шчыкава, які прасяць у Менску 45 рэб., атрымаў больш 3.000 руб. і зусім нічога не зрабіў. Але затое кожны вечар ён па-

даждаў з Куніным папоўкі.

Кунін сябе ажуркуў грушай палхалі-маў, люжэй сумнішчых, Валаскеі Б. С., яго палерашні намеснік, сын ала-дальніка буйным рэстаранам у Гомелі, нахалізіна пад судом за дапушчэння спекуляцыйнае протэставарамі і парушэнне паставы ўрада аб крэдытнай рэформе. Свірыноўскі быў супрацоўнікам асраў-скай газеты «Вашейка», выключны пад-халіт.

Усё лета гэтай дэлява кампанія, зна-ходзячыся на дачы ў Астрашчынскім Га-ратку, два разы ў дзень ганяла туды дзе аўтамашыны.

Валаскеі палы год не вылазчыў па пе-рыферыю. Пра гэта пісала навоенная га-зета, а таксама палерашні раз указвала на сходах актыва. Кунін сваімі буйнымі рукамі зваляе ў дзержаўнаў пішню. Будучы кіраўніком калінінскай абласной канцэ-зі Савозуць, ён прышоў больш 3.000 руб. і рабазарыў шыхам розных пезаконых вылач больш 15.000 руб., што ўсталявана актывізі.

Выдзелены ў распараджэнне Куніна дзержаўскае фонд у суме 25.000 руб. Ён галоўным чынам разлаў «свайкі» людамі (Бляхеру, Свірыноўскаму, Шухману, Мі-эльскаму) і сабе ўваў 1.200 руб.

Для таго, каб загладзіць справу аб школьніцкім будаўніцтве на віцебскай фабрыцы, Кунін разам з тэхнікам Чар-товіч вылажае 4 зерасяў ў Віцебск. Але палерашні ён піша загад аб паліцыйнаў тэхніку Чартову аплата на 125 руб. у месці з выплатаў рошыцы, пачынаючы сабэ ўлічы, якая будзе аб'ектыўнасць акта, складзенага Чартовіч, і яго ашчэка становішча спраў на фабрыцы.

А. ВОЛЬМАН.

### Падрыхтоўка рабочых інтэрнатаў да зімы КІРАЎНІКІ ТРЭСТА АДПАЧЫВАЮЦЬ

У мінулым годзе ў 4-паварковым інтэрнаце менскага будаўнічага трэста рабочыя-будаўнікі пражывалі ў вільот-ных, халодных і пэмных памяшканнях.

— Ну, у бачным годзе ўжо як след падрыхтоўся да зімы, — так аб'я-цаў рабочым дырэктар трэста т. Голубоў.

Прайшлі вясна і лета. Зараз наступіла восень. Вільціца зіма. Але Менбуртот зноў аказвае бязлікім добра падрых-таванна. На запытанне, як падрыхтаван інтэрнат да зімы, у якім будзе пражываць каля 500 рабочых, намеснік дырэктара трэста тав. Уман прызначае:

— Ішчэ няма чым пахаліцца!

І сапраўды, ворта наведваў інтэрнат будаўнікоў па Доўгабродскай вуліцы 66, як стае ажырава агітала бязвыясніць кі-раўнікоў трэста. Электрычнае асвятленне і параватанне да зімы не гатовы. На пра-воты электрычнага асвятлення пра-уюць... 2 рабочыя замест патрэбных 15.

— Мы заключылі дагавор з Беларэ-дэпрамом, — прабуе апраўдава тав. Уман, —але вынікні ніякіх. Электрычная пра-вотка знаходзіцца пад пагрозай зрыну. З часу заключэння памяншэнага дагавора паміж Менбуртотам і Беларэдэпрамом праішло некалькі месяцаў, ішчэ пераіс-

кі, а работы па электраправодцы зры-ваюцца.

Не менш важнае пытанне—параатан-ленне. У многіх пакоях яшчэ правезена па 2 і 3 радыятары, а ў некаторых, асаблі-ва вядліч, — па аднаму. Вільці, тут не абшчылася бее варажэй рукі.

У пакоях зараз пэмна, халодна і віль-готна.

— У нашым 77 пакоі,—скарэцяца будаўнікі т. Чылака, Байтрук і ішч., — вільціна і халодна, бо нават пабачна кімсьці тры шыбы не ўсталяваны.

Тако-ж становішча амава ва ўсіх па-коях. У іх няўтульна, гулае вецер. Так, Мелічэнка—стаханавец будоўні—скарэцяца, што ў будаўнікоў няма шафаў, дзе-б можна было сахаваць вопратку.

Дрэва абсташч, справа і з загатовак аналу. Гэтым пытаннем у трэспе ніхто як след не займаецца. Кіраўнікі трэста заў-ляюць, што дзесяці закушці ішч і ішч, але загатовак і паліцыйна аналу да інтэрната ніхто не займаецца.

Калі так далей кіраўнікі трэста буд-уць маруна расквашаца, то паарх-тоўку да аб'ектэй зімы, як і летась, яны праваліць.

В. АСТРОУСКИ.

### НЕПАРАДКІ ПАВАЛІЧВАЮЦА

У пачатку жніўня пшэўскага папіро-вай фабрыка стала на рамонт. Былі ўста-новлены дэляваныя тэрміны пуску ко-жнай машыны. Аднак праішло два тыдні, а папіровай машыны ішчэ не гатовы. У са-муу гарачую пару кіраўніцтва фабры-кі ладо водлук галоўнаму механіку, яго намесніку, загадчыку электрацэнтэра.

Першая машына пущана толькі 4 ве-рася замест 25 жніўня на тэрміну.

Дрэфмасавы завод яшчэ і загадуць не-

праце. Рамонт воуга выканан надобра-чэна. Кожны дзень у паках машыны ашпыляюцца з-за тэхнічнай наспраўнасці, гадзімаў прастойваюць з-за адсутнасці макулатуры і дрэфмасы.

Сакратар парткома Галаваці заяў-«функцыні» былога дырэктара. Ён аваль-нае ўсіх, хто скажа слова супроць яго. Фабром выносіць рэзалюцыі, а непарадкі ўсё павалічваюцца.

П. ГОЛУБЕУ.

### Сялянская забастоўка у польшчы

15 жніўня ва ўсёй Польшчы павіна была адбыцца маніфэстацыя ў гонар так званага «святла польскага салдата». Поль-скія паны прраважалі гэты дзень прасесці над фашысцкім дозугам «напымальнага яднання» і ператварыць яго ў маніфэста-цыю патрыяцічна шырокімі масамі паліткі кіруючага лагера.

Аднак напаякор намерам фашысцкіх кіраўнікоў дзень 15 жніўня ператварыўся ў свайго роду «сялянскі дзень» у Поль-шчы. У вёсках, валасных і паватонных наітрах, па рынках гарадоў, вузкі ў-аждзіліся ў гэты дзень сяляне, адбываліся дэманштрыйныя сялянскія мітынгі, дзе ў прымятх рэвалюцыйныя сяляне з вялікай горычкы канстатавалі, што «спастаннімі спаларожнікамі іх жыцця з'яўляюцца кар-ныя ашпыляньні, турмы, канфіскацыі, а асабліва галечка».

У прымятх на гэтых мітынгх рэвалю-цыйныя сяляне патрабавалі змены канста-туцыі і выбарчага закона, роспуску сей-ма і сената, увядзення ў Польшчы дэма-кратычнага ладу і правядзення новых вы-бараў, стварэння ўрада, які карыстаецца даверам народных мас, і змены анешняй палітыкі Польшчы.

На мітынгх, на якіх прымаўся гэты рэвалюцыйны, уздэлічана каля паўтара мільёна сялян. Вадаў, яшчэ ніколі ў Поль-шчы налічаныя патрабаванні не выстаў-ляліся арганізавана такой велізарнай дэлякацыі прапоўных.

Удзел за выстаўленнем патрабаванняў гаспадарыла і барацьба. 16 жніўня па ўсёй Польшчы была абвешчана дзесяцідзённая сялянская забастоўка. На працягу 10 дзея сяляне Кракаўскага, Люблінскага, Келецкага, Лодзьскага, Варшаўскага часткова Панаанскага і Беластоўскага вая-водстваў, а таксама ў частцы Заходняй Украіны не палжылі прадуктаў у горад, не вывостылі памешчыцкіх ласоў, а ў мо-гіх месцах і не правалілі на памешчыц-тэх палх. 10 дзён сялянскія пікеты, рас-стаўленія на дарогах, не дапусцілі штрайбхачоў.

Кіраўніцтва сялянскай партыі «Стрэн-ніцтва людаў», вымушанае пад аціскам дзе і сваіх вліваых арганізацый абвеш-чыць гэту забастоўку, рэалічала абжа-

якія накаталіся ў польскай вёсцы.

У гэтай сялянскай забастоўцы важны яшчэ і той момант, што яна супала з узымам забастоўчавай барацьбы про-летарыята. У той-жа час, калі ішч на ба-рацьбу сяляне, адбываліся пшамалікі забастоўкі па прамыяшчых у Лодзі, Беластоку, Катовіках, Любліне, Кракаве і т. п. Сялянская забастоўка, якая разгар-талася ва ўмовах уздыму забастоўчавай барацьбы ў гарадах, выяўляла велізарны рух салідарнасці ва ўсім рабочым класе Польшчы. У Кракаве была абвешчана ўсеагульная забастоўка салідарнасці. Прывязу кракаўскага пролетарыята пасле-двалі рабочыя і ў іншых гарадах. Кан-фэрэнцыя класавых прафэсазаў у Варша-ве выслеса рэзалюцыю аб поўнай салідар-насці рабочых статылі з палітычнымі патрабаваннямі, вынутымі сялянствам, у прымятасці, з патрабаваннем аб змене выбарчай сістэмы і правядзенні новых дэмакратычных выбараў.

Усё гэта гаворыць аб тым, што слабая ўдзельная патрыячна пролетарыята і ся-лянства, якая з'яўлялася асімам з асноўных пезахопаў рэвалюцыйнага руху ў Поль-шчы на працягу доўгіх год, уступае месца і уздымам кардынаваным дзевіям.

У сваёй агучальнай барацьбе супроць фашызма за мір, хлеб і свабоду прапоўныя горада і вёскі выступаюць усё больш аб'яднанымі сіламі. Гэта рабача-сялянскага саюза глыбокае пранікне ў сацыянае міль-ённых мас. Рабочы клас Польшчы стаюць на чале сялянскіх мас, на чале ўсёй актывісцкай сілы, якая змагаецца суп-роць рэжыма фашысцкай дыктатуры.

Польскі фашысцкі рук па загаду ўрада прабаўў маўчыць аб абдываўшыхся ся-лянскіх баях. Калі ў газете «Вечер вар-шаўскі» з'явіўся артыкул супроць замаўча-вання факта гэтай забастоўкі, газета была зараз-жа закрыта. І толькі калі барацьба сялян была ў разгары, калі аб гэтай барацьбе пшэрака інфармавалі замежныя газеты, польскі ўрад выпусціў кароткае афіцыйнае паведамленне аб гэтай забас-тоўцы. Гэта паведамленне не пакідала ніякіх сумненняў аб курсе, які будзе пра-вочы ўраў у адносінах да забастаў-шых і ім іспытаўшыхся.

